

НЕЗАЛЕЖНАЯ БЕЛАРУСЬ

ПАЛІТЫЧНА - ГРАМАДЗКАЯ і ЛІТЭРАТУРНАЯ ЧАСОПІСЬ.

АДРЭС РЭДАКЦЫИ:

Вільня, Вострабрамская, 9.

Выходзіць ТРЫ разы у тыдні:

у панядзелкі, серады
і пятніцы.

ЦЭНЫ АБВЕСТАК:

1 радок перад тэкстам 4 рублі
1 радок пасъля тэксту 2 рублі

№ 8.

Вільня, Панядзелак, 27 кастрычніка 1919 г.

Цана 50 кап.

Беларуская армія.

Цэнтральная Беларуская Рада Віленшчыны і Горадзеншчыны дастала гэтую тэлеграму ад прадстаўнікоў Беларускай Вайсковай камісіі: „Загад аб фармаваньні арміі падпісаны ў чацьвер. Пасылем найглыбейшае прывітаньне ў гісторычную часіну пачатку тварэння збройнай нацыянальнай сілы, каторая будзе барапіць Бацькаўшчыну“ Аляксюк, Канапацкі, Аўсянік, Фохт.

Гэткім парадкам з мамэнту падпісаньня загаду Галоўным Камандуючым Польскіх войск Язэмам Пілсудскім, верым, пачнецца запраўды арганізацыя Беларускага Войска. Пачнецца арганізацыя нацыянальнай збройнай сілы, тae сілы, якой беларусы дабіваліся, пачынаючы з першага зъезду пасъля рэволюцыі ў Расеі, якой дамагаліся на ўсіх зъездах агульна-беларускіх і вайсковых, якую тварыць урачыста пастанавіў Усебеларускі Конгрэс 1917 году. Пачынаеца запраўды тварэнне тae нацыянальнае сілы, якой дабівалася яшчэ Беларуская Рада ў Вільні, якой дамагаўся Беларускі Зъезд Віленшчыны і Горадзеншчыны сёлета

у чэрвені, якой дабівалася ўвес час Цэнтральная Беларуская Рада Віленшчыны і Горадзеншчыны, настала часіна, якой чакалі і жадалі, да якой тужылі ўсе беларусы з Беларускай зямлі, асвабоджанай польскім войскам ад бальшавікоў.

Войска—гэта залог будавання свайго гаспадарства. Войска ў нас павінна быць щыра-нацыянальным. Ніякая Дэнікінская ці Кольчакаўская орыэнтация не павінна знайсьці ў ім месца. Гэтага элемэнту трэба сцерагчыся ў Беларускім Войску, як найгоршага раскладу. Арганізація сваё нацыянальнае войска мы павінны ўзіраючыся на тое, як тварылася нацыянальнае войска ў Польшчы, Літве, Латвії, Эстоніі і Украіне (Петлюра).

Нашая Бацькаўшчына Беларусь гэта цяпер ужо край, каторы запраўды жадае свайго незалежнага гаспадарства і мы павінны і можам стварыць сваю нацыянальную армію і мы яе створым. Створым яе такую, што яна будзе ваяваць проці ўсіх непрыяцеляў нашае Бацькаўшчыны, ці гэта будуць бальшавікі, ці Дэнікін.

17 кастрычніка. На ўсім фронце Дэнікіна йдуць цяжкія бітвы.

У мясцовасці Тэпліноў перайшло да нас 300 дэнікінскіх самахвотнікаў. У тылу Дэнікіна поднялося паўстаньне сялян. Паўстанцы груп атамана Зеленага занялі станцыю Бобрыняк, Белую царкву і Цвіткова.

На бальшавіцкім фронце супакой.

18 кастрычніка. У районе Брацлава йдуць цяжкія бітвы з Дэнікіным.

На бальшавіцкім фронце супакой.

Бітвы проці Дэнікіна.

Інспектар украінскай арміі паведаміў тэлеграмаю, што група войск, якая аперуе проці Дэнікіна, 14 кастрычніка перайшла ў наступленне, каторое з удачаю разьвіваецца. Здабыта шмат жаўнераў, ваеннае здабычы, браніраваны поезд. Настрой войск добры.

Украінская ваенная делегацыя.

20 кастрычніка украінская ваенная делегацыя пад старшынством палкоўніка Аляксея Данільчыка падпісала ўмову аб перамірі на украінскім фронце да 9 лістапада г. г.

Бітвы Петлюры з Дэнікіним.

У «Вперёд» з Адэсы паведамляюць: „Карыстаючыся тым, што Дэнікін заняты на бальшавіцкім фронце, украінцы напалі на яго моцнымі аздзеламі на лініі Балта-Умань. Хаця армія Дэнікіна і моцная, але-ж яна ўздрожжацца на можа дзеля таго, што галоўныя сілы заняты пад Кіевам“.

Прысяга Украінскай Народнай Рэспубліцы.

Каменец-Падольскі 18—Х. Адбылася прысяга ўраду, войска, галоўнага Камандуючага і Начальніка дырэкторіі Петлюры на вернасць Украінскай Народнай Рэспубліцы.

Паўстаньне ў Дагестане.

Парыж. Сюды тэлеграфуюць, што ў Дагестане (Каўказ) паднялося паўстаньне, і што яго паддзержуе Грузія, з мэтага зробіць перашкоды Дэнікіну.

Кіяў пераходзіць з рук у рукі.

Вена. Бальшавікі, сцягнуўшы пад могі ў лічбе аднае дывізіі з польскага фронту, 15 кастрычніка атакавалі Кіяў. Ім здарылася ўзяць места, але-ж скора яны былі выбіты адтуль ахвотнікамі. Покуль што бальшавікі трymаюцца ў заходнім і паўночным частках места.

АПОШНЯ НАВІНЫ.

Паведамленыні Польскага Генэральнага Штабу.

Фронт Літоўска-Беларускі.

Варшава 23—Х. (ПАТ). Атакі непрыяцеля ў районе на поўдня ад Полацка прынялі інтэнсіўны характар, цяжкія бітвы йдуць. У районе Бабруйска неспадзеўным нападам мы разгромілі пад Цецюшамі концэнтраваўшагася ворага. Узята здабыча 180 палонных і 2 гарматы.

У кірунку Лунінца-бяз зъмен.

Варшава 24—Х (ПАТ). У районе Полацка бальшавікі, уводзячы ў бітву новыя сілы, упорна атакоўваюць нашыя аддзелы.

На рэшце фронту бяз зъмен.

Варшава 25—Х. (ПАТ). Баевая дзеяльнасць ў паўночна-ўсходнім кірунку аслабла. Атакі бальшавікоў, якія аднавіліся на участках Барысава і Бярэзіны адбіты. На рэшце фронту бяз зъмен.

Паведамленыні генэральнага штабу галоўнага атамана Петлюры ад 16 кастрычніка.

Нашае наступленыне проці Дэнікіна закончылася з удачаю. Пад нашым навалам непрыяцель адступіў па лініі чыгункі на Адэсу і ў кірунку Гайварон. Йдуць бітвы за места і станцыю Кодыму. У районе Оратава йдуць цяжкія бітвы. Непрыяцель умацоўваецца, сцягаваючы значныя ваенныя сілы.

На бальшавіцкім фронце бяз зъмен.

Немцы адхінуліся ад украінцаў.

Бэрлін 24—Х (БВД). Німецкі ўрад паведаміў украінскага прадстаўніка ў Бэрліне Форша, што пакідае з ім усялякі заносівы.

.....

Адозва усерасейскага Патрыарха Ціхана.

Наўэн 23—Х (ПАТ). Пад угрозаю разстрэла бальшавікі прымусілі Патрыарха Ціхана звярнуцца да праваслаўных з асобнаю адозваю, у якой кажацца, што толькі бальшавікі ўрад законны.

Бальшавікі ўцікаюць.

Варш. Реч* дастала весткі, што нядоўна цераз Варшаву паехала жонка Троцкага ў Швайцарыю.

Конфэрэнцыя.

Варшава 24—Х (ПАТ). Па ініцыятыве бюро кангрэсовых прац пад старшынством Федаровіча здылася конфэрэнцыя асобных прадстаўнікоў польскіх арганізацый у Рэсеі па пытанню аб расейскіх акраінах.

Ля Пецярбургу.

Вена 24—Х (ПАТ). „Призывъ“ (расейская газета ў Бэрліне) друкуе паведамленне з фронту Юдзініча ад 23 кастрычніка: „На ўсім фронце цяжкія бітвы. Нашы войскі, на гледзячы на моцны адпор непрыяцеля, дайшлі да Пуцілаўскіх заводоў і Пецярбурскага шосэ. Нашая кавалерия вядзе бітву на ст. Колпіно, стяраючыся зніштоўкы дарогу чыгункі Пецярбург—Волгода, апошній лініі, якая засталася ў руках бальшавікоў. Зялезнную дарогу паміж Гатчынаю, Красным Сялом і Царскім Сялом міялі.

Польская місія ў Ресею.

„Варшавская Реч“ паведамляе, што польская місія да генэрала Дэнікіна, на чале якой ёсьць п. Скомпскі, выяжджае 25 кастрычніка, а польская місія да адмірала Колчака, на чале якой стаіць п. Таргойскі, выедзе 1 лістапада.

Робяць грошы.

Урады Колчака і Дэнікіна выдалі новыя расейскія рублі, за якія паручыўся англіцкі ўрад.

Паўстаныне проці Дэнікіна.

Украінскі Козак* паведамляе; у вонкую Фундуклеёўкі дэнікіноўцы бьюцца з паўстанцамі, якіх сабралася балей за 10.000.

Паўстанцы арганізуцца і хочуць злучыцца з украінскай арміяй.

Каля Палтавы таксама вялікі рух паўстанцаў.

Білзка Кацярынаслава стаіць аддзел Гладчэнкі, каторы мае 5.000 людзей і хоча заняць Кацярынаславу.

Падробнасці заняцьця Кронштата.

Варшавскія газеты паведамляюць, што Кронштат, пасля даўгое бамбандыроўкі англіцкага флёту і вялікіх налётаў аэраплянай, занялі агліцы 17 кастрычніка. На востраве Котліне высадзіўся англіцкі дэсант і заняў крэпасць.

Мабілізацыя ў Літве.

Коўна 23—Х (ПАТ). Ува ўсёй Літве, якая знаходзіцца пад урадам Тарыбы авбяшчана асаднае палажэнне. Мабіліза-

ваны ад 1896 па 1899 і 1900 г. г. На 25 г. м. скліканы Тарыба. На масавам сабранні ў Коўне дамагаліся каб тыя палякі, каторыя жывуць у ваколіцах дэмаркацыі на лініі выехали.

Заява Начальніка Польскага Гаспадарства аб бальшыцкіх спраўах.

Варшавскага корэспандэнта «Times» прыняў Пілсудскі, і меў з ім гутарку. Начальнік Гаспадарства заяўіў: „Уплыў Німецчыны ў гэты час у Прыбалтыцы павялічыўся, а Антанты ўпаў. Вайна з бальшавікамі для Польшчы ня страшна. З ваеннага боку мы моцны, нам патрэбна толькі падмога адзежаю, а яе саюзнікі нам могуць даць.

Вялікаю небаспэчнасцю зьяўляецца німецкая армія ў Літве. Фон-дэр-Гольца паслаў Людэндорф. Німецкая монархісты ведаюць, што ў сябе дома ім разыліцаць німа на што, дзеля гэтага яны хоцуць скарыстаць з Прыбалтыка каб сканцэнтраўцаць там свае сілы. Яны іграюць двайную ролю: займаюць Курляндыю, каб ня даць падысьці бальшавіком і ў гэты самы час памагаюць ім проці Польшчы. У патрэбную часіну яны запрапануюць свае ўслугі Юдзінічу, Дэнікіну і Колчаку. Калі-б Антанта прымусіла армію Гольца выйсці з Прыбалтыкі, дык гэта выло-б палёгкай для ўсёдніе Эўропы. Калі немцы там застануцца, дык канечна будзе барацьба паміж нами і Німецчынаю.“

Планы расейскіх рэакцыяў.

Амэрыканская „Tribune“ паведамляе: „Вялікі князь Кірыл Уладзіміровіч з генэралам фон-дэр-Гольцам зробіў гэткую ўмову: Кірыл дзе гроши генэралу, каторы абавязаўся пасадзіць яго на пасаду цара ў Ресею. Кірыл, каторы жыве цяпер у Бэрліне, улетку 1917 году ўцёк з Стокгольму, захапіўшы з сабою вялізарную суму золата. План Гольца гэткі — паперадзіць генэрала Юдзініча, захапіць Пецярбург і потым пайсці на Маскву.“

Бальшавікі разьбіты.

Прага 24—Х (ПАТ). З Масквы паведамляюць, што бальшавікі разьбіты на ўсіх фронтах. Установаные бальшавіцкага ўраду далей немагчыма.

Масква акружана з усіх бакоў.

Цюрых 22—Х (БВК). З галоўнае кватэры Дэнікіна паведамляюць, што Масква акружана з усіх бакоў. Усе дарогі, якія йдуць на Маскву сапсаваны.

Планы Гольца.

Ковенская газета „Lietuwa“ паведамляе, што генэрал фон-дер-Гольц працаваў польскому ўраду падзяліць Літву паміж Польшчу і Німецчыну, пры гэтым аддаваў Польшчы Коўна і Сувалшчыну, а Німецчыне даставаліся літоўскія землі на поўнач ад Коўны. Польскі ўрад не згадзіўся весьці якія-нібудзь пераговоры ў гэтым пытанні.

Паваророт эмігрантаў з Амерыкі.

На заяве амэрыканскага ўраду, 1.300.000 эмігрантаў хоча вернуцца ў Эўропу. У чэрвені выехала 1.000 чал. Гэтая вялізарная лічба рээмігрантаў паясняецца з аднаго боку — тугою на бацькаўшчыне, з другога жаданьнем па сягоньняшняму ніzkаму курсу ніzкае валюты (прыкл. за 40 руб. царскіх 1 долар амэ-

рык.) закупіць на сваёй бацькаўшчыне і землі, калі прыняць пад увагу, што кожны, што варочаеца дамоў возьме з сабою хоць 3.000 доляраў, то ўвоз доляраў ў Эўропу зробіць вялізманную сумму — 4 мільярды.

Румынска-украінскі саюз.

Лівоў 23—Х. Украінскія газеты паведамляюць з Каменец-Падольскага, быццам туды прыехала з Букарештэ ўрадавая румынская місія з лістом ад презыдэнта міністраў Братіану, ў каторым Братіану пропонуе зробіць румынска-украінскі саюз.

Паўстаныне ў Пецярбургу.

Вена 24—Х. (PAT). Associated Press паведамляе: у Пецярбурзе паднялося паўстаныне. Як чуваць, контр-рэвалюцыйны рух захапіў і савецкія войскі на фронтах.

Бітвы за Рыгу.

Лібава 25—Х (PAT). Бітвы за Рыгу істнуюць. Немцы абстрэліваюць вокзал, 19 кастрычніка німецкая артылерыя абстрэляла англіцкі флот ў рыхской затоцы. За гэтае англіццы абстрэлялі німецкія пазіцыі. Німецкая артылерыя карыстаецца газовымі бомбамі.

Беларуская школа.

ШКОЛЬНАЯ СПРАВА ў МЕНШЧЫНЕ.

У Вільню прыехаў прадстаўнік ад Беларускага Нацыянальнага Камітэту ў Менску і Беларуское Школьнае Рады Меншчыны, Лаўнік Менскага Магістрату, шэф сэкцыі асьветы і апекі грамадзкай п. Ч. Родзевіч у справах школьнага пытання як Меншчыны, так і места Менска.

Ён прадставіў ў Упраўленыне „Усходніх Зямель“ дэталічна апрацаваны коштарыс на беларускія школы Меншчыны ў тэй лічбе і на вышэйшую школьнную ўстанову Педагогічны Інстытут у Менску, на агульную суму калі 9 мілёнай рублёў на год. Відаць, што коштарыс апрацаваны вельмі скромна, бо ў гэтую лічбу ўваходзяць да 1000 беларускіх пачатковых школ, 2 беларускія вучыцельскія сэмінары ў Менску і Барысаве, Педагогічны Інстытут, 2 беларускія гімназіі, выдавецтва школьніх падручнікаў, утрыманье паветавых інструктароў і шмат іншых арганізацыйных прац.

Відаць, што Школьная Рада Меншчыны шчыра рупіцца аб школьнай справе і можна зусім спадзявацца на паддзяржаныне у Упраўленні „Усходніх Зямель“, дзе павінны зразумець важнасць часіны і значэння беларускіх школы, калі ўлада стаіць на грунце адбудовы Беларусі, як гэта нам кажа адозва п. Язэпа Пілсудзкага. Мы спадзяємся, што конштарыс Школьнае Рады Меншчыны будзе цалком зацверджаны.

Што да каштарысу Менскага Магістрату, то трэба сказаць, што Менскі магістрат мусіць мець зацверджаны даволі вялікі каштарыс на школы і прытулкі, бо патрэбы яго такія, якіх мусіць няма у ніводнага места нашага краю. Ня гледзячы на тое, што Сэкцыя Асьветы і Грамадзкай Апекі Магістрату щыра клапаціца аб лёсе ўсіх школ і прытулкаў, школы і прытулкі ў вельмі цяжкіх матэр'яльных варунках. Гэтак вучыцялі мескіх школ ужо трэці месяц не дастаюць пэнсіі, дзецы прытулкаў не дастаюць хлеба, а ў мескую касу з абрааванага бальшавікамі места гроши не паступаюць. Толькі адна надзея, што, калі ўлада клапаціца аб лёсе грамадзянства і бедных дзяцей, то дасьць гравшавую падмогу, і гэта тым балей, што Менскі Магістрат змушаны апякавацца ўстановамі ня зусім мескімі, як прыкладам: каля 400 ёсьць дзяцей уцекаюць, або сірот з вёсак Меншчыны, школа съляпых, школа глуха-німых і шмат іншых, аб катоных павінна было быті клапаціца гаударства.

Зьдзек над беларускімі вучыцялямі у Слонімскім павеце.

Нам пішуць:

„Група вучыцяліў Слонімскага павету звярнулася да мясцовага школьнага інспэктара з просьбай аб пазваленіні адчыніць у павеце беларускія школы.

Дасталі адказ такі, што чиста беларускія школы быць ня могуць, калі хочуць, можа пазволіць толькі на польска-беларускія, а дзеля гэтага павінны праслушаць польскія вучыц. курсы. Ня маючы іншага выхаду вучыцялі згадліся і паехалі на польскія курсы ў м. Дзятлава пад Слонімам, на катоных выкладаў толькі ксёндз і неякая яшчэ паненка. Курсы кончылі—аднак школі і дагэтуль не пазваляюць адчыніц і не зацьверджаюць вучыцялі.

Гэтыя-ж вучыцялі, будучы на курсах у м-ку Дзятлаве, хацелі паставіць спектакль і згуляць „Сягнонішня і даунейшыя“ К. Буйло. Ужо і дазваленіне дасталі, аж прышоў загад забараіць, тады вучыцялі ізноў пачалі старацца аб пазваленіні—і адказ і... арэштавалі. Арэштаваны: вядомы паэта і дзеяч Вайсковай Рады пад час разгону бальшавікамі Усебеларускага кангрэсу Ігнат Дварчанін, Антон Пузановіч, Сыцяпан Кошка, Аляксандар Кошка, В. Кравецкая. Сядзяць ад 30 верасьня ў абоце палонных, гдзе пануе пошасць тыфусу і халеры, памірае там да 25-цёх чалавек у дзень. Яны ў вельмі цяжкім палаажэніні. Аляксандар Кошка ўжо хворы. Вінаваціць іх у тым, што пад пакрыўкай беларусаў хочуць унісці шкодны разлад у грамадзянстве“.

Rasīca.

Зачыненіе Беларускай гімназіі.

Школьны інспэктар Віленскага вокругу п. Вэнцаўскі паведаміў, што зачыненай польскімі ўладамі Буцлаўскай Беларускай гімназіі ён ня можа даць дазваленіні на яе адчыненіне, затое, наколькі будуць да

гэтага падхадзячыя варункі, з боку школьнага Вокругу, ня будзе перашкод да адчынення там народнай Беларускай школы“. Па поваду гэтай пастановы Начальніка Віленскага Школьнага Вокругу, Цэнтральная Беларуская Рада Віленшчыны і Горадзеншчыны падае востры пратэст на імя Цэнтральнага Польскага Ураду.

Мэморыял з прычыны неаплаты пэнсіі беларускім вучыцялям.

Цэнтральная Беларуская Рада Віленшчыны і Горадзеншчыны падала на імя Генэральнага Камісара Усходніх зямель мэморыял у справе неаплаты беларускіх вучыцяліў, просячы, каб у справе аплаты беларускіх вучыцяліў былі ў правах зраўнаны з польскімі вучыцялямі.

Чаго ім хочацца?

На першым пасяджэнні Магістрату ў Вільні соцыялістычна польская фракцыя выступіла з дэкларацыяй, ў якой паміж іншымі казацца, што край наш, Літва і Беларусь, з сваёй сталіцай Вільню, зьяўляецца абасобленою цэласцю пад паглядам эканаміцкім і палітычным і паказываеца, што рабочы народ, катоны ёсьць цэнтрам польскага насялення ў Вільні, бязумойна цягне да Польшчы і жадае, як найцяньшага злучэння з польскім работнікам. У сваёй барацьбе казацца ў дэкларацыі, за здабыцце правоў для рабочага народу, мы польскія соцыялісты лічым, што адна форму злучэння з Польшчай, злучэння, якое гарантуете свободнае развіццце ўсіх народаў нашага краю, ёсьць фэдэратыўны саюз Літвы і Беларусі з Польшчай. Толькі Устаноўчы Сойм,—у Вільні, скліканы з цэлага краю на лемакратычным грунце, можна сказаць аб праўнадзяржаўных формах злучэння з Польшчай“.

Аўтары гэтага дэкларацыі казацца, што яны польскія соцыялісты, значыц паліякі. Ня зусім зразумела, як гэта будучы паліяком можна мець съмеласць гаварыць як-бы ад імяні Літвы і Беларусі.

Калі віленскія польскія работнікі так цягнуць да Польшчы, дык на здароўе! Ніхто не перашкаджае. Але-ж таму толькі, што паліякі цягнуць да Польшчы, крычаць аб фэдэрациі ня зусім добра выглядае.

Мы згаджаемся з польскімі соцыялістамі з тым, што павінен быць скліканы Устаноўчы Сойм з усіх Літвы і Беларусі, катоны павінен пастановіць аб дзяржаўных адносінах нашага краю да суседзяў. Устаноўчы Сойм можа пастановіць перш-на-перш прынцыпіяльна аб фэдэрациі з тым ці іншым суседнім

гаспадарствам, а потым ужо аб формах гэтага злучэння, а ня толькі аб формах, як гэта думаюць польскія соцыялісты.

З БЕЛАРУСІ.

МЕНСК.

Вацлаў Іванаўскі і Трэпка вярнуліся з бальшавіцкага палону.

Як кажуць прыбыўшыя з Менску, у Менск вярнуліся з бальшавіцкага палону, дзе былі закладнікамі, беларусы проф. д-р. хімік Вацлаў Іванаўскі і інжынер Трэпка.

Р.-к. біскуп Лозінскі і рэктар дух. сэмінарыі кс. Абраантовіч вярнуліся ў Менск. Яны будуць чытаць лекцыі ў сэмінарыі.

Падмога ў 100,000 р. Па дакладу і каштапісу сэкцыі асьветы і апекі грамадзкай пры магістраце м. Менску і па асбістаму дакладу кіраўніка сэкцыі п. Ч. Родзевіча аб цяжкім палаажэніні школ і іх вучыцяліў, начальнікам вокругу менскага адпушчана часовая падмога 100,000 руб. да часу, пакуль будзе зацверджаны каштапіс ўсіх школ на ўесь вокруг. Бараніць каштапісы ў Упраўленыні Усходніх зямель ад імяні Менскага Вокругу едзе Акружны інспектар, п. М. Каус.

У Цэнтральным саюзе спажывецкіх коопэратаў Беларускага краю ў Менску.

На пасланую праўленнем цэнтральная га саюзу спажывецкіх коопэратаў Беларускага краю просьбу зацвярдзіць уставу саюзу ад упраўленыня Менскага вокруга дастаты адказ, што устава можа быць зацверджана пасля зъмены некаторых пунктаў уставы.

Важнейшыя пункты, якія трэба зъмініць гэткія:

„1) З 1 студня як у дзяловодстве, так і ў перапісцы павінена ужывацца польская мова, заместа польскай можна карыстацца і беларускай; 2) спыніць часова культурна-асьветную дзеяльнасць; 3) папоўніць раду саюзу 5 прадстаўнікамі ад польскіх коопэратаў; 4) рэарганізаваць склад інструктароў, прозвішча і біографія кожнага інструктара, прозвішча павінна быць пасъведчана 2 вядомымі ў Менску грамадзянамі; 5) без зацвярдження ўпраўленыня Менскага вокругу інструктару нельга пачынаць працы“.

У Менскіх чыгунінікаў.

Застаўшымся без працы менскім чыгунінкамі польская ўлада обяцалася даць падмогу ў лічбе аднаго мілёна рублёў. Цяпер выяснялася, што ні падмогі, ні коопэратаў на можа быць, бо на гэта няма грошай. А аб выездзе ў Расею сказана, што ў гэтым кірунку будзе зроблена магчыма падмога на выезд у Украіну, але толькі туды, гдзе ўлада ў руках Петлюры.

Расейская агітация ў Беларусі.

„Goniec Miński“ друкуе інструкцыю № 4, якая выдана партыяю расейскіх соцыяліст-рэвалюцыонераў, якая агітуе за прылучэніе Беларусі да Расеі.

Дзеяльнасць беларускіх арганізацый у Адэсе.

II.

Яшчэ ў Кіеве „Совещаніе“ дастала пазваленне на формаванье заходнай арміі. Гэн. Гальфтэр разам з Гортынскім падаю ў Кацярынадар, узяўшы з сабою меморандум ад Цэнтру, да Дэнікіна прасіць згоды на фармаванье заходнай арміі.

Тым часам Бахановіч на адным пасяджэнні Цэнтру запрапанаваў скласці з яго сябров Урад Беларусі на тым грунце, што з заніццем Менску бальшавікамі Беларускі Урад распаўся. Гэта пропозыцыя правалілася.

На другі дзень Бахановіч згасціў на пасяджэнні Цэнтру вестку з Слоніма аб адбыўшымся там зъездзе дэлегатаў усіх незанятай бальшавікамі Беларусі, каторы абраў краёвы Урад, пад назовам Дырэкторы, з 4-х асоб, на чале якіх стаў Бахановіч. Пры гэтым быў паказаны дакумент ад імя зъезду.

У склад Ураду Бахановіч заклікаў Розэна, Базарэвіча, Удгофта і іншых.

Склад Цэнтру пакінулі Кіеўскае Савешчаніе і Гродзенскі цэнтральны Камітэт, не признаючы новага ўраду, і цэнтр разваліўся.

Авантура Бахановіча заняла шмат часу, бо трэба было вывесці яго на чыстую воду і каб яго ўрад ніхто ня прызнаў. Вярнуўшыся з Кацярынадара Гальфтэр прывез пазваленне і гроши на фармаванье заходнай арміі. Зарганізаваўся штаб, у які, аднак, ніхто з беларускіх дзеячоў не увайшоў.

Не давяраючы Гальфтэру, беларускія дзеячы дабіліся перад саюзным камандаваннем у асобе Д. Ансельма пазвалення на формаванье нацыянальных беларускіх войск з асобнаю формаю. Формаванье было даручана Вэнту, каторы яго не паспей закончыць, бо саюзныя войскі скора пакінулі Адэсу.

Пры дабравольцах беларускія арганізацыі Адэсы былі разгромлены.

У студні 1919 г. у будынак беларускіх арганізацый убіўся Саюз Рускіх людзей, зьнішчыў нацыянальныя знакі, спаліў бібліотэку, разграбіў коопратыў і на-глуміўся над быўшымі ў ім асобамі.

Абароны нідзе не удалося дабіцца, хача - ж справа і разглядалася у мястовай Думе.

Усякая праца, навет культурная і па-апецы над уцекачамі, спынілася.

З прыходам Савецкай Улады Адэская Рада пераформавалася у Працоўную Раду, у прэзыдыум якой увайшлі Трафімаў, Некрашэвіч і Цэрх. Прэзыдыум увайшоў у Колегію Беларускага Сэкрэтарыяту пры аддзеле па нацыянальных спраўах. Астатні істнаваў толькі $1\frac{1}{2}$ месяцы, але і за гэты час выдаў беларусам 84 высячы на культурна-просветную працу і 25 тысяч руб. на помоч уцекачам. Па ліквідацыі сэкрэтарыяту была заложана беларуская секцыя пры аддзеле народнай асьветы, у склад якой увайшлі Москвін, Некрашэвіч, Баліцкі Пятліцкі.

Арганізаваўся беларуска-літоўскі работніцкі клуб пад кіраўніцтвам студэнта беларуса Таўкача, каторы залажыў досьць добрую бібліотэку з беларускіх і расейскіх кніг.

У клубе часта чыталіся лекцыі беларусаўства і па соціяльных пытаннях. Рабіліся сямейныя вечарынкі пад рэжысэрствам Цэрх. Часта выходзіў беларускі хор пад кіраўніцтвам ліцвіна Матыкайціса, зноў пацягнула сваю працу драматычная трупка пад кіраўніцтвам Цэрх, каторая ставіла бясплатны спектакль для уцекачоў. Былі адчынены 2 вячэрнія школы граматы і курсы беларусаўства. У канцы была адчынена калёнія працы для дзяцей. Калёнію загадвалі Рытар і Ільюшонак.

Ізной пачаў працаўцаў коопратыў, які атрымаў ад сэкрэтарыяту 5 тысяч руб.

З беларускім войскам так сама стаяла добра, бо занішчылі Адэсу атаман Грыгор'еў пазволіў формаваць беларускую брыгаду, на чале якой астаўся палкоўнік Вэнт, а уесь каманды склад быў з беларусаў. Брыгада старалася перакінуцца на Беларусь і у гэтым сэнсе увесь час ішлі пераговоры. Брыгада складалася за усіх гатункаў войск.

К Грыгор'еўскуму руху на Украіне прыстала часць беларускай брыгады з палкоўнікам Вэнтам на чале. З правалам Грыгор'ева, Вэнт недзе склаваўся, а каманда разбеглася.

Брыгаду перайменавалі у брыгаду Леніна, і ўсе беларусы яе пакінулі. Усе беларускія арганізацыі надпалі пад падазрэнне і праца іх зусім спынілаля.

Адэскія беларусы два разы субсидавалі беларускую арганізацыю у месце Мікалаеве, але праца яе ішла слаба з-за нястачы жывых дзеячоў. Ёсьць арганізацыі беларусаў у Сімферопалі, Севастопалі, у Ставропалі і у Тыфлісе, але аб іх дзеянасці маецца мала вестак.

(«Звон»).



З ВІЛЬНІ.

Прыказ аб фармаванні Беларускай Арміі.

Цэнтральная Беларуская Рада Вілен-шчны і Горадзеншчны дастала ад сваіх прадстаўнікоў гэтую тэлеграму: „Загад аб фармаванні Арміі падпісаны у чацвер. Пасылаем найглыбейшае павітаньне ў гістарычны момант пачатку тварэння збройнай нацыянальнай сілы, якая будзе бараніць бацькаўшчыну. Алексюк, Канапацкі, Аусянік, Фохт“.

Загад аб разарваных грошах.

Польскі дзяржаўны банк у Вільні дастаў афіцыяльны загад ад міністра фінансаў, згодна з якім павінны прыміцца ўсе гроши на тых варунках, на якіх яны раней прыміліся расейскім государственным банкам, г. з. прыміцца ўсе падклёенные і разарваныя гроши, на якіх ёсьць нумары і подпісы.



Ліст у Рэдакцыю.

Паважаны пане Рэдактару!

У № 3 Вашае газэты у бюлетэні Цэнтральн. Бел. Рады Віл. і Горадз. паміж іншым кажацца: што Грамада Беларуское Моладзі ў Горадні прыслала ў Цэнтр. Раду даклад пад загалоўкам: „Ратуйце вучыцеляў“, у каторым апісваецца палажэнне беларускага вучыцельства.

Кіраўніцтва Грамады лічыць патрэбным адзначыць, што такога дакладу Грамада не пасылала і разгляд вучыцельскіх спраў да Грамады не належыць.

Секрэтар Кіраўніцтва Грамады Белар. Моладзі ў Горадні *К. Салошык*.

18/X 19.

Ад Рэдакцыі: Па выясненых спраў выказалася, што гэта быў даклад у Раду не Грамады Беларуское Моладзі ў Горадні, а асабісты даклад сяброву гэтае Грамады П. Мядзёлкі.

Пачтовая скрынка.

Вёска Войштавічы. Язэпу Сухалету. «Беларуская Думка» ня выходзіць. «Дыямэнты» пасыланы. Ці акуратна дастаіцё „Незалежную Беларусь“?

Ваўкаўскі. Вучыцелю Т. П. Вацлаўу Ластоўскі ў склад рэдакцыі «Незалежнае Беларусь» не ўваходзіць.

Мэнск. Рэд газ. „Беларусь“. Толькі сягоныя першы раз дасталі початай ў Вільні вашую газэту.

Рэдактар і выдавец: *К. Мядзёлка*.

АБВЕСТКІ.

Новыя Беларускія кнігі:

Географія Беларусі — Смоліча. Цана 10 мр.

Беларуска-Маскоўскі слоўнік — Максіма Гарэцкага. Цана 7 мр.

Родны Край, першая пасыль лемантаря кніга да чытанья — М. Га-рэцкае. Цана 3 мр. 50 ф.

Родны Край, другая пасыль лемантаря кніга да чытанья — Л. Чар-найушча вікі Цана 3 мр. 50 ф.

Лемантар «Зорка» — А. Смоліч. Цана 1 м. 75 ф.

Беларуская Граматыка — Тарашке-віч. Другое выданье. Цана 2 мр. 50 ф.

Прадаўцца ў БЕЛАРУСКАЙ КНІГАРНІ, Завальная, № 7 і ўсіх іншых кнігарнях.